

**СЕННЯ
У НУМАРЫ:**

Дэкада кафедры тэарэтычнай філія — 1-я стар.

Справа здачны сход партынай арганізацыі ўніверсітета — 2—3-я стар.

Вынік падведзены — 4-я стар.

Апошнія старты спартынага лета — 4-я стар.

Да 75-годдзе з дні нараджэння выдатнага савецкага пашы Эдуарда Багрышкага — 4-я стар.

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМВ, ПРАФКОМА і МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

Год выдання

другі

№ 9 (50)

СУБОТА

31

КАСТРЫЧНІКА

1970 года

Цана 2 кап.

ПОСПЕХАЎ ВАМ!

Зусім наядуна мы прадстаўлі ў нашай газеце кафедру матэматычнага аналізу ў сувязі з яе дэкадай. І вось, так скажаць на арбіце — кафедра тэарэтичнай філії.

Калектыв выкладчыкаў тут навілікі — усяго 8 чалавек, але высокакваліфікаваны. Даставака сказаць, што чацвёрта кандыдаты науку.

Шматлікія навуковыя дзеянасць выкладчыкаў кафедры. Прычым, як сказаць на гутары з нашым кафэспандэнтам, загадчы кафедры, кандыдат фізіка-матэматычных наук Вячаслав Рыгорыч Сіманаў, склаілі

умовы для калектывнага даследаванія адной з проблем — пра-

блемы даследаванія трэнінга і заносу пры дамамое метода рабітэзатопаў. Над гэтай складанай проблемай працуецца не

толькі выкладчыкі кафедры тэарэтичнай філії, але і іншых кафедр.

Акрамя гэтага, калектыв выкладчыкаў працуе над тэмой «Навукова-метадалагічныя і методычныя праблемы выкладання тэарэтичнай філії». Акрамя гэтага, члены кафедры працуе над у навуковым семінарам па проблемах выкладання тэарэтичнай філії. Акрамя гэтага, члены кафедры працуе над у навуковым семінарам па проблемах выкладання тэарэтичнай філії.

Абітырныя навуковыя сувязі кафедры. Яна звязана з 10 універсітэтамі, інстытутамі, навуковы-даследчымі інстытутамі краіны, у тым ліку з БДУ, МВТУ імя Баўмана, Петразаводскім і Чарнавіцкім дзяржаўнымі універсітэтамі. Кафедра прымала ўдзел у работе ўсесаюзных і рэспубліканскіх міжвузоўскіх навуковых і навуково-метадычных канферэнцый. За шашыя 10 год было прадстаўлены 37 дакладаў. На кафедры працуе семінар па навуково-метадалагічных проблемах выкладання тэарэтичнай філії. Акрамя гэтага, члены кафедры працуе над у навуковым семінарам па проблемах трэнінга і заносу пры кафедры філії цвёрдага цела.

Кафедры вядзе вялікую і вучэбную работу. Члены яе выкладаюць на чатырох факультэтах. Калектыв выкладчыкаў прызначае да навуковых работ студэнтаў. Так, студэнты IV курса Уладзімір Герыловіч, Аляксандар Гадлеўская, Аляксандар Рага-

чук і некаторыя іншыя былі прадстаўлены на распубліканскі конкурс навуковых студэнцічных работ. Уласна іншучы, гэта і ёсь задача навукова-даследчага гуртка кафедры — прызначае студэнтаў да навукова-даследчай дзеянасці.

У кафедры чесныя сувязі са школай. З 1963 года працуе школа юных фізікаў — у якой займаюцца вучні 9—10 класаў школ горада. Большая частка навучэнцаў гэтай школы паступае ў наш універсітэт і іншыя ВНУ краіны.

Некалькі слоў хапелася са скажаць аб гэтай школе. Усе адбываюцца найблізы здольныя фізіцы вучні школ горада. З вучніяў фарміруеца клас. Заняткі ў гэтым класе вядуть выкладчыкі кафедры.

Заняткі вядуцца не толькі ў плане тэарэтичным, а і практычным. Вучні робяць лабараторныя работы, знаёмыца з усім, што мае ў сваім распараджэнні кафедра. Вялікую работу з юнымі фізікамі праводзіц сам загадчык кафедры, а таксама выкладчыкі. І вънкі, як ужо аб гэтых было сказана выше, атрымліваюцца зусім нядрэзныя.

Выкладчык часта выступае перад настаўнікамі, вучнямі школ горада і вобласці. Так, летасць яны прачыталі больш 60 лекцый. Пры Лоеўскім, Буда-Кашалёўскім і Мазырскім раёнах існуеца метадычныя кабінеты.

У сучасны момант члены кафедры пленна працуе над навуковыми проблемамі. Так, загадчык кафедры В. Р. Сіманаў заканчвае работу над доктарскай дысертаций «Квантавыя пераходы і якісныя пераўтварэнні форм матэрый». Над кандыдатскай дысертацией працуе Ф. А. Лапашын, А. М. Качамы і А. М. Цурганай. Калектыв кафедры поўны жадання ўдасканалаўца і вучэнія працэса, мацаваць сувязь з іншымі ВНУ, а таксама са школамі.

Поспехаў вам, таварышы, у вашай складанай, але вельмі патрабнай грамадству работе!

Наш кар.

На здымках: справа — на лабараторыі радыёэлектронікі, унізе — выкладчык кафедры абマイкоўваючы план работы.

ФОРУМ КАМУНІСТАЎ УНІВЕРСІТЭТА

24 кастрычніка гэтага года адбыўся спраўдачна-выбарны сход партынай арганізацыі ўніверсітета. Са спраўдачным дакладам на ім выступіў сакратар парткома Я. Р. Ермалав.

У спрэчках, якія разгарнуліся пасля даклада, выступілі: С. Ф. Алешка — дакан бёлага-глебавага факультэта, К. Ц. Калина — рэдактар шматлікай газеты «Гомельскі ўніверсітэт», І. Ф. Эсмантоўч — сакратар камітэта камсамола, А. А. Кудзіна — праўнік па навуковай работе, лаўрэат Ленінскай прэміі, Р. Р. Цімафеенка — в. а. старшага выкладчыка кафедры філософіі, І. Ф. Мужук — прафесар, У. М. Сабаленка — намеснік сакратара партынага бюро гісторыка-філалагічнага факультэта, А. Р. Кізікеў — прафесар, В. Д. Падасінаў — сакратар

партынага бюро факультэта фізічнага выхавання, Г. С. Еўдакіменка — намеснік старшыні мясцовай камітэта прафаюза, У. А. Белы — рэктар універсітэта, член-карэспандэнт Акадэміі науку БССР.

Сход выбраў новы састав парткома, дэлегату на XIX партынай конферэнцыю Чыгуначнага раёна г. Гомеля і прыняў адповідную пастанову.

На спраўдачна-выбарным сходзе з правовай выступіў сакратар аблсанога камітэта КПБ І. Ф. Якушаў. У работе сходу прынялі ўдзел таксама сакратар гарадскога камітэта КПБ Б. М. Тамашоў і першы сакратар Чыгуначнага райкома КПБ Т. В. Сафронава.

(Матэрыялы спраўдачна-выбарнага сходу друкуюцца на другой і трэцій стронках сёняшняга нумара нашай газеты).



ВЕСЕЛА І ЗАХАПЛЯЮЧА

Першакурснік — чалавек, які прыемна співаў Даіма Куличэнка.

Высоцкім майстэрствам захапіла аўдыторыю майстар спорту па масцакай гімнастыцы Святланы Скорыкаевай.

Весела і захапляюча права. мы свой адпачынак. Пажада, каб падобныя мерапрыемствы праводзіліся часцей, бо

мы дапамагаюць убачыць сваіх таварышаў з другога боку, скрытага будзённымі занятиями.

У заключэнні мне хочацца падзякаўці нашага старшага таварыша Леаніда Задорожнага, які многае зрабіў для паслуховага правядзення вечара першакурснікаў.

У. КІЗІКЕЎ,
студент першага курса
факультэта фізічнага выхавання.

ЯСЕНІНСКІ ВЕЧАР

27 кастрычніка быў організаван літаратурны вечар, прысвечаны творчасці Сяргея Ясенина.

З цёлым уступленіем словам пра выдатнага рускага паэта выступіла Л. С. Кудраўцава. Яна коротка ахарактарызавала яго наўтарскую творчасць, раскрыла прычыны папулярнасці ясенинскіх пэзіз. Пасля гэтага студэнты чыталі вершы Ясенина. Першакурсніцы Вішнейская, Аляксейкава, Люсічэвіч, Даільович, Васюкова, Каалона, Цисленка і Краўзіева з умением і любоўю прадсталамавалі многія творы паэта, якія з'явіліся адпаведнай ілюстрацыяй да уступіцца слова.

У дэйствінні вечара выказаў пажаданне, каб часцей арганізоўвалі падобныя літаратурныя вечары, а таксама канферэн-

цы і дыслпуты.

Уласна іншучы, першым крокам, які праверыў якісныя кожнага, з'явілася работа на калгасных палетках, на меліярацыйных абелках. Але вечар першакурснікуў яшчэ больш зблізіў нас, дамагом многімі выўвіці свае здольнасці і схільнасці. У вілімі канцэрце прынялі ўдзел спевакі, танцоры, дзякламаторы. Хочацца адзначыць, што за кароткі тэрмін узімі добры музичны ансамбль.

Запомнілася выкананне папулярных песень сёстрамі Святланай і Ірынай Ахрымен-



Наш кар.

СЛОВА — УДЗЕЛЬНІКАМ ПАРТЫЙНАГА СХОДУ

ПРАВОДЗІЩА СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ

З выступлення С. Ф. Аleshka, доктора біблага-глебавага факультета.

Партыяна арганізацыя факультета і даканат правіл пэўную работу па выкананні рабочага лішпенскага пленума ЦК КПСС на ўмацаваніи сувязі ўсіх кафедр біблага-глебавага факультета непасрэдна з вытворчасцю. На сумесным пасяджэнні супрацоўнікаў факультета з кіруючымі работнікамі абласнога ўпраўленія сельскай гаспадаркі і прадстаўнікамі аграрнічнай службы Гомельшчыны намечаны канкрэтныя тэмы для выканання ў гэтых гадзе.

Але разам з гэтым перад біблага-глебавым факультетам стаяла неадкладная пытанне, якія патрэбна тэрмінова выразыць кафедр біблага-глебавага факультета непасрэдна з вытворчасцю. На сумесным пасяджэнні супрацоўнікаў факультета з кіруючымі работнікамі аграрнічнай службы Гомельшчыны намечаны канкрэтныя тэмы для выканання ў гэтых гадзе.

Але разам з гэтым перад біблага-глебавым факультетам стаяла неадкладная пытанне, якія патрэбна тэрмінова выразыць кафедр біблага-глебавага факультета непасрэдна з вытворчасцю. На сумесным пасяджэнні супрацоўнікаў факультета з кіруючымі работнікамі аграрнічнай службы Гомельшчыны намечаны канкрэтныя тэмы для выканання ў гэтых гадзе.

Камсамольская арганізацыя універсітата — баўля, яна будзе і далей надзейным помочнікам партыі ва ўсіх спраўах камуністычнага будаўніцтва.

ВЫШЭЙ УЗРОВЕНЬ НАВУКОВАЙ РАБОТЫ!

З выступлення А. А. Кудзінскага, прафесара кафедры гісторыі КПСС і наўуковага камунізма.

Треба адзначыць, што ўзровень наўукова-даследчай работы ў нас яшчэ нікі. Не так даўно адбыўся партыйны сход, на якім мы амбікроўвали рабочы лішпенскага (1970 г.) пленума ЦК КПСС, прысвечанага пытанням далейшага развіція сельскай гаспадаркі. Была прынята адпаведная пастанова, у якой намечаны канкрэтныя задачы раззага ўзміненіем дапамогі сялу з боку вучоных.

Нельга сказаць, што ў гэтым напрамку нічога не робіцца. Аднак треба ўсё ж больш энергічна брацца за справу, сконцэнтраваць увагу на надзейных праблемах сельскай гаспадаркі. Наша дапамога сялу павінна значыць ўзрасці ў пароўненні з тым, што зроблены.

Мы сумесна з групой народнага кантролю праверылі якісць гаспадарца — дагаворных тэм. У выніку з'явілася неабходнасць правесці пасаджэнне групы, на якую запрашаліся кіраўнікі тэм. На жаль, на пасяджэнне амаль ніхто не з'явіўся. Такія адносіны некаторых таварышаў да сур'ёзнага пытання не разумеюць: гэта наша агульная справа.

Некалькі слоў па пытанні падпіскі на газету. Выписаны на наступны год падпіснікі атрымліваюцца намі зараз экземплярамі. Значыць, неабходна зацікаўшыся на усіх, хто адказвае за гэты ўчастак работы, на пытанні падпіскі і распавясціўшы ўніверсітэцкай газеты, з тым, каб ўлікай час выпраўіць становішча.

У заключэнне хочацца сказаць, што мы будзем старацца зрабіць газету дастойнай універсітэцкай маркі. З вашай, відома, дапамогай, з вашымі актыўнымі удзеламі і падтрым-

кай.

БУДЗЕМ НАДЗЕЙНЫМІ ПАМОЧНІКАМІ

З выступлення І. Ф. Эсмановіча, сакратара камітета камсамола.

Партыя і ўрад высока ацэнілі заслугі ЛКСМВ у камуністычнім будаўніцтве. Камсамол распублікі атрымаў вышэйшую занагароду — орден Леніна. Гэтая занагарода накладае вялікую адказнасць і на наўгародскую камсамольскую арганізацію.

Уся яе работа праводзілася пад непасрэднім кіраўніцтвам партыінай арганізацыі і рэктаўтара ўніверсітата. І гэта адчынвалася на спраўах камсамольскай арганізацыі. Так, вялікую ўвагу камсамольскай рабо-

це на факультэце ўдзяляла пастаўленымі галасамі. Але яны не ўдзельнічалі ў самадзеяньні. Калі ўжо яны быўшы падварыць гоўдым свой аўтарытэт, хоць таёкое сцвярдзяне зусім не адпавідае існіне, дык хоць бы паціваліся, як адчынуць тут сябе ўыхаванцы. Гэта, безумоўна, садзейнічала павышэнню ўх актыўнасці. Вось прыйшла, напрыклад, на рапетычныя намесікі дакана механіка-матэматычнага факультэта Н. М. Пакаташкін, і адразу ж узрасла актыўнасць студэнтаў факультета. Добра было б, каб так рабілі і іншыя.

Студэнты прымалі актыўны ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах. Яны працавалі ў студэнцкіх будаўнічых атрадах, дапамагалі наўгародскому ўраду, працавалі на суботніках. Можна было бы яшчэ многа гаварыць аб працоўных спраўах універсітэцкай камсамолі.

Камсамольская арганізацыя універсітата — баўля, яна будзе і далей надзейным помочнікам партыі ва ўсіх спраўах камуністычнага будаўніцтва.

ГОД ПЕРАБУДОВЫ

З выступлення І. Ф. Мужава, прафесара кафедры гісторыі КПСС і наўуковага камунізма.

Прайшоўшы год быў не зусім звычайні. Гэта быў год пераходу. Мне здаецца, што ў спраўадзальнікам дакладзе не зусім чотка сказана аб адносінах партарганізацыі да гэтай праўблемы.

Што датычыцца новых работнікаў, хоцьшы адзначыць, што ў цэлым нас прынялі добра. Аднак быў спробы ў асобных выпадках дыскрэдытаці новых кадраў. Хачу адзначыць, што гэта не могло прынесці карысць абсалютна никому. Усе мы — савецкія людзі, прапрам на адным і тым ж праўблемам. І тут якіх колікі падтрымкі згуртавані ў манілісткі на сябе ўзялі.

Безумоўна, запрашэнне спецыялістаў ва ўніверсітэт з'яўляецца на першых парах неабходным. Але мы можам і абавязаны расціц і сваі спецыялістаў. Для гэтага треба хадайнічаць перад адпаведнымі інстытутамі з адкрыціем на ўніверсітэце аспрантуры, аbstваронімі сваіх выдавецкіх баз, якія жыцця ў неабходнай універсітэту. І яшчэ такое пытанне патрабуе неадкладнай разшырэння, як забесьпечэнне кафедры падручнікамі па гісторыі КПСС. Вучэбнай частцы належыць прынціп меры ў гэтым напрамку.

Мы сумесна з групой народнага кантролю праверылі якісць гаспадарца — дагаворных тэм. У выніку з'явілася неабходнасць правесці пасаджэнне групы, на якую запрашаліся кіраўнікі тэм. На жаль, на пасяджэнне амаль ніхто не з'явіўся. Такія адносіны некаторых таварышаў да сур'ёзнага пытання не разумеюць: гэта наша агульная справа.

Хоцелася сказаць, што ў нас ужо ёсьць актыўныя аўтары. Я аўтагаўшы ўсе будзе. Іх праўды ёсьць у газете. На жаль, дадаводыца гаварыць і аб іншых выпадках. У прыватнасці, аб пасынкі тых, кему, як кажуць, па штату належыць асвяціць свой участак работы, на ўзроўні якіх сяліцца ўніверсітэцкія кафедры. Мы спадзяёмся, што гэтыя таварышы зразумеюць: гэта наша агульная справа.

Хоцелася сказаць, што ў нас ужо ёсьць актыўныя аўтары. Я аўтагаўшы ўсе будзе. Іх праўды ёсьць у газете. На жаль, дадаводыца гаварыць і аб іншых выпадках. У прыватнасці, аб пасынкі тых, кему, як кажуць, па штату належыць асвяціць свой участак работы, на ўзроўні якіх сяліцца ўніверсітэцкія кафедры. Мы спадзяёмся, што гэтыя таварышы зразумеюць: гэта наша агульная справа.

З выступлення Р. Р. Чмакеўскага, в. а. старшага выкладчыка кафедры філософіі.

Хоцелася сказаць на таўсім моманце. Мне было даручана па лініі парткома займацца пытаннямі культуры-масавай работы і ў тым ліку мастакі самадзеяньні. Траба адрасу ж заўважыць, што намаганіі, якія былі прыкладзены для развіція мастакі, не адпавядалі тым відзікам, якія мы зарашаем. Есць усе ўмовы для развіція, так сказаць, народных талентоў, і ўсё ж самадзеяньні наша не стала таік, якія мы хацелі бы яе бачыць. Прычын тут многа. Адна з іх, на мой погляд, заключаецца ў адсутніці пачуцця адказнасці ў некаторых камуністай за даручаную справу. Чым як іншым можна растлумачыць той факт, што дагэтуль, напрыклад, філіі факультэтаў не можна выбраць не інакшыя чалавекі у мужчынскіх хорах. Заглубка была дадзена, а прадстаўнікі факультэтаў ўсіх хоры дагэтуль імі.

Некалькі слоў аб гаспадарцах — дагаворных тэматацы. Цэсць сувязь з вытворчасцю, прыцягненне студэнтаў да гэтых работ дасцьмагаў магчымасць

САСТАЎ ПАРТКОМА

АЛЯШКЕВІЧ М. І.
БЕЛЫ У. А.
БАЙДА М. Л.
КАЗЛОУ У. В.
КАЛІНАУ К. Ц.
КІНЗІКЕЕУ А. Р.
ЛАПІЦКАЯ С. К.
МІЛЕХІН Г. П.
МІЛЬЧАКАР П. С.
МУЖАУ І. Ф.
СЕМЯНЧУК Я. А.
СІДАРАУ У. С.
СЕРЫКАУ В. В.
САНІКАВА А. В.
ЮФЕРАУ В. В.

паказаць, на што здолыны наўгароднікі наўуковыя сілы.

Аднак, павінен быць і крытрык пры заключэнні гаспадарчых дагавораў, іншымі словамі, реальны падыход да магчымасці той або іншай кафедры. Напрыклад, у сучасных умовах мы можам асвоіць 25 тысяч рублёў, а нам плануецца ўтрымліваць больш. Значыць, мы не толькі не асвоім гэтай сумы, а і падарыём свой аўтарытэт у работніку вытворчы.

У нашай работе былі, вядома, недахопы, але крэтыкі іх была спагадлівай, наіправданай на стварэнне супраціўства творчай атмасфэры. Мы спадзяяўся, што ўноў створанымі факультэтам будзе аказана дапамога. Гэта ў агульных наўгароднікі.

ПАСТАРАЕМСЯ
ПРАЦАВАЦЬ ЛЕПШ

З выступлення Г. С. Будаўкінскага, намесіка старшыні міністэрства.

Некалькі слоў хадзелася б сказаць аб работе мясцовага камітэта. Ім праведзена пэўная работа, абы падрабязна на гаварылася на спраўадзальнікам дакладзе не зусім чотка сказана аб адносінах партарганізацыі да гэтай праўблемы.

Безумоўна, запрашэнне спецыялістаў ва ўніверсітэт з'яўляецца на першых парах неабходным. Але ў нашай дзеяньніцце яшчэ многа іншых праблем. На факультэце безуважных прычын прапускаюцца паслядоўнікі наўгароднікі.

Новыя мясцовы камітэт прымалі паслядоўнікі наўгароднікі.

У юбілейным лініскім годзе партыяна арганізацыя гісторыка-філалагічнага факультэта многа зрабіла для павышэння паслядоўнікі.

Час аўберг думку, што паслядоўнікі студэнтаў у зімовую сесію была звязанай. Летнюю сесію пасівердзіла, што мы трывала замацаваліся на дасліднічым рублю. Упершыню з мноў гады ў нас не было прапаліць.

Актыўізавалася, стала больш кінератнай лекцыйнай працэзды. Выхлаждыць наўгароднікі на ўніверсітэце.

Культарата. Культарата паслядоўнікі не прыходзяць на паслядоўнікі.

У паслядоўнікі з'яўляюцца перспектывы развіція ўніверсітэта.

Размова щыла аб усім комітэте пытанні. Гэта будаўніцтва новага вучэбнага корпуса і спартыўнага комплексу на цінератнай тэрыторыі, гэта новыя сучасны ўніверсітэцкія гарадкоў.

Як бачыць, паслядоўнікі ўзялі ўдзел у паслядоўнікі.

Культарата паслядоўнікі.

Культарата паслядоўнікі.

З правам дарадчага голасу:

АФАНЯШЫНА Т. М.

БАЙДА М. Л.

БЕЛЫ У. А.

ВАРАШИН Р. П.

КАЗЛОУ У. В.

КАЛІНАУ К. Ц.

КІНЗІКЕЕУ А. Р.

КІНДРАЦЕНКА У. М.

ЛІХІКЕВІЧ В. А.

АПОШНІЯ СТАРТЫ ЛЕТНЯГА СЕЗОНУ

Закончыўся напружаны летні спартыўны сезон. Па традыцыі яго закрылі красмени. Іх старты адначасова з'яўліся 1 спаборніцтвам па праграме другой універсітэцкай спартакіады.

Трэба сказаць, што надвор'е ў мінулу суботу не вельмі садзейнікала спаборніцтвам, і там не менш на алеях універсітэцкага парку ішла напружаная барацьба за секунды, за агульнакамандную перамогу.

Кожны факультэт выступіў каманду з троцца чалавек. Праграма асеннія кросу складалася з чатырох дыстанцый.

Першы ў барацьбу ўступілі дзеячы. На 500-метровым добра слаба зарычанадала першакурсніца факультэта фізичнага выхавання Тамара Ляўкоўская. Яна перамагла з вынікам 1 минуты 29,8 секунд. Другое і трэцяе месцы на гэтай дыстанцыі заваявалі Кацярына Угальева і Алена Кавялына.

На старте кіламетровай дыстанцыі ў мужчын выйшылі волытныя сапернікі. Тут яўнымі фаварамі быў Анатоль Марыненка. Ен праграме без асаблівай барацьбы. Вынік Анато-

ля — 2 минуты 48,4 секунды. Другім прызёрам на кіламетровай дыстанцыі стаў Макаранка, які перадаўшы на 0,4 секунды Панцялеўву.

У жанчын бег на дыстанцыі 1000 метраў упэўнена выйграва волытнія лёгкаатлетка Любову Сікорская.

Адным з прэтэндэнтаў на перамогу ў бегу на 3.000 метраў лічыўся Генадзь Нарскі — спартакіянин спартсмен, але ён из фінішы быў другім, значыць уступіўшы Аляксандру Бабіну. Час пераможцы — 9 минут 28,1 секунды.

У каманднай барацьбе поспех спадарожнічаў аб яднаному калектыву біблага-глебавага і геалагічнага факультэтаў. Другімі прызёрамі асеннія кросу стала спартсмены механіка-матэматычнага факультэта.

Лепші павінныя былі выступіць прадстаўнікі факультэта фізичнага выхавання, якія не выйшлі наставіць на прызвашчу трубы.

С. ПРЫХОДЗКА,
галоўны сакратар спаборніцтваў,
На здымку: на дыстанцыі кросу.

ВЫНІКІ ПАДВЕДЗЕНЫ

Шматмільённая армія савецкіх спартсменаў рыхтуеца да свайго вялікага свята — фінальнай Пятай спартакіяды народу СССР. Яна адбудзеца летам 1971 года ў сталіцы нашай Радзімы — Маскве. Але старты спартакіяды пачаліся задобу да фіналаў. Першы этап гэтага буйнога агляду развернуў савецкага спорту падтрымкай яшчэ ў 1969 годзе масавымі спаборніцтвамі ў калектывах фізкультуры.

На агульнауніверсітэцкім спартыўным вечары былі падведзены вынікі першай спартакіяды ГДУ. Старшыня спартыўнага клуба А. Р. Грышакін расказаў аб даследніх прадстаўнікоў многих відаў спорту, адзначыў, што кандыдатамі ў зборную каманду Беларускай ССР па падрыхтоўцы да Пятай спартакіяды народу ССР уважаюць 33 студэнты. На многіх усесаюзных і міжнародных спаборніцтвах з гонарамі абараняюць спартыўныя сцягі нашай Радзімы лётнікі Яўген Гаўрыленка і вяслікі Міхаіл Гольцяў.

Першая спартакіяда ўніверсітэта праводзілася па чатырохнадццаці відах спорту. У мінулым навучальнym годзе ў лістэратах прыняло ўдзел звыш трох тысяч чалавек.

Агульнакамандную перамогу заваявалі студэнты факультэта фізичнага выхавання.

На вечары пераможцаў у агульнакамандным заліку — факультэт фізичнага выхавання — быў узнагароджаны перададымым прызам і граматай рэктората. Граматамі адзначаны прызёры ў камандным заліку і ў асобных відах.

Групе тренераў і выкладчыкаў, дэнсану факультэту аб'яўлены падзялкі і уручаны граматы.



леш. У далейшым трэба больш сур'ёзна падыходзіць да правіднення падобных мерапрыемстваў.

Наш кар.

На здымку: выступае майстар спорту па маастракай гімнастыцы, студэнтка 1 курса факультэта фізічнага выхавання Святлана Скорыкава.



У ВУЧОБЕ І СПОРЦЕ—ПЕРШЫ

Першынство ўніверсітэта па лёгкай атлетыцы на розных дыстанцыях даводзілася некалькі разу пераносіць. І ўсе ж прадстаўнікі каралевы спорту выявілі чэмпіёнам асеннія першынства ГДУ.

Падаждыне аб спаборніцтвах ураўноўвалі шанцы факультэта фізичнага выхавання ў каманднай барацьбе.

Надвор'е не спадарожнічала спаборніцтву — дэймуў халодны віцер, перыядычна ішоў снег. І там не менш у радзе відаў праграмы паказаны добрыя вынікі.

На самай карткай дыстанцыі ў мужчын вызначыўся прадстаўнік факультэта фізичнага выхавання В. Нікіфараў. У фінале стартуюкі ён перамог з вынікам 10,9 секунды. Поспех чэмпіёна тым больш прымены, што Нікіфараў добра спалучалі спартыўныя выступленні з вучобай. Ен выдатна вучыцца на трэцім курсе.

Другое і трэцяе месцы на гэтай дыстанцыі занялі В. Свістунов і М. Віноў, якія адпаведна паказалі час 11,0 і 11,2 секунды.

Для рады лёгкай атлетыкі ўніверсітэта спаборніцтвы з'яўліся радаснай падзеяй. Першакурсніца факультэта фізичнага выхавання Ю. Селазнёў толькі на апошніх метрах у бегу на

200 метраў вырвала перамогу ў волытных сапернікай. Ен упершыню выканала нармарту першага спартыўнага разраду, паказавшы вынік 22,8 секунды.

Вызначыўся і студэнт чацвёртага курса гэтага ж факультэта М. Радзкін. У хадзе на 20 кіламетраў ён перамог, упершыню паказавшы вынік 22,6 секунды.

Гэтым і заканчыўся перападобных вынікаў, астатнія ж былі, як кажуць, не на вышыні. Напрыклад, пераможцы ў скаканках у вышыні сроджаны дастатково было перадолець планку на адзаны 145 сантиметраў. Не наміна лепшым быў і вынік чэмпіёна ўніверсітэта ў скаканках у даўжыні сроджаны мужчын А. Рымарэнкі — 605 сантиметраў. Гэтыя паказаны ледзьве перавышаюць трыццаці разрад.

Лёгкатаўлетычны сезон фінішаваў, але ў спартсменаў наступае перыяд напружаных трэніроўак, падрыхтоўкі да 1971 года — года чарговай Пятай спартакіяды народу Савецкага Союза, якая стане вялікім аглядам нашага спорту. У асенні-зімовы перыяд лёгкатаўлетыкам іх трэнерам давадзяцца многа прапрацаваць над уদасканаліннем майстэрства.

Ю. ПРАЦКО,
галоўны суддя спаборніцтваў.

ПАЭЗІЯ РЭВАЛЮЦЫЙНАЙ РАМАНТЫКІ

(Да 75-годдзя з дня нараджэння Эдуарда Багрыцкага).

«Творчасць Багрыцкага, аднаго з буйнейшых майстроў савецкай пазы, вызначаеца рэвалюцыйна-рамантычнымі пафасам, эмансіяналыстасцю, канкрэтна-адчувальнасцю, предметным успрынніццем свету».

«Кароткай літаратурнай эмансіяланеды».

Эдуард Рыгоравіч Багрыцкі (Дзюбін) нарадзіўся ў Адасе 3 лістапада 1895 года. Род па бацькоўскай лініі спадзяўнай быднасці. З душынага, именінскага свету ён стаўся вирвавацца ў свет ішы — свет, выдуманы ім, прыгожы. Але толькі пасля каstryчніка 1917 года Эдуард Багрыцкі даслужыўся да сапраўднай пазы!

— пазы барацьбы за свабоду і шчасце народу.

У 1917 годзе Багрыцкі занёхдзіўся ў рэвалюцыйных войсках, якія дзеяйничалі за Каспіем. У 1919 годзе ён працаўшы ў Паўднёвым РОСТА, пісаў адоўзіўся 1 частчыні, агтымскія вершы, выязджаў на фронт з агітпоездам. Аб гэтым перыядзе свайго жыцця ён пісаў:

Не я лъ делился черствым хлебом С краснозармейцем у костра?

І не выпадкова палюбіўся рабочынчыкам Багрыцкому герой відомай кнігі Шарля де Костара — Ціль Уленшпігель, смелы барацьбы за свабоду роднай Фландріі, народны пасынкі ананходзіць узеху ў тым, каб саюм песьні падтрымліваць бадзярэць народу, занікаць народ да барацьбы з яго прыгнітальнікамі.

Рамантыческія мінулае патхніне паэта. Ен піша аб рэвалюцыі 1789 года, Парыжскай Камуне. У радзе вершнікі Багрыцкі знятца да вобраза вялікага Пушкіна, гаворыць аб тым, якія блізкай яго творчасці нашылі сучаснікі:

Вагрыцкі быў не толькі выдатным паэтом, але і таленавитым пераландыкам. Ен данес

да рускага чытага творы Я. Купалы, М. Банана, У. Сасоўскага, П. Маркіша, Р. Бернса і іншых.

У 1932 годзе Багрыцкі стварае пазму «Смерць піянера». Баяльны пафасам, накалам рэвалюцыйных барацьб праскінуты гэты твор. Аўтар стварае апafeоз вічнаму юнацтву, чалавечасці і чысціні рэвалюцыйнага пазы. Іжыццесцвярдальная гучыца рады:

Нас водзіла молодость
В сабельны поход,
Нас бросала молодость
На крошытадзкі лёд.
Боеўны лопади
Уронілі нас,
На широкай плошчадзе
Убівали нас.
Но в крові горячай
Подымались мы,
Но глаза горячые
Открывали мы.

У лютым 1934 года Вагрыцкі ў чацвёрты раз захварэў запаленiem лёхі і памрё 16 лістапада, «памэр, як паміраюць» (І. Сельяніскі).

Праз пайгода пасля смерці М. Ціхану ў першым з'ездзе савецкіх пісьменнікаў гаворыў: «Багрыцкі раскрываў сваім гарачым, простым вершам, пазабуленым многіх умоўных спрашчаній, усю глабізм хвашчаніні, якіх тоцца ў грамадскай тэмзе».

Для нас пазы ўніверсітэта, як песня, николі не памрэ.

Р. НЯМЦОУ,
студэнт 4 курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

Здымкі для гэтага нумара газеты зрабіў А. Рудчанка.

Рэдактар В. КАЛІНАУ.